

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 30 (163) Субота, 20 кастрычніка 1973 г.

Газета выходзіць з верасня
1969 года раз у тыдзень

Цена 2 кап.

ПЕРШАЯ ПРАФСАЮЗНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ

16 кастрычніка ў актавай
зале адбылася першая прафса-
юзная канферэнцыя супрацоў-
нікай універсітэта.

Са справаудачным дакладам
аб работе мясцкома выступі-
ло старшыня дацэнт Ф. Ф.
Ганчэль.

Аб работе рэвізійнай камісіі
зрабіў справаудаччу яе старшы-
ня А. А. Баскакаў.

Па аблерканню справа-
удачных дакладаў выступілі:
інжынер па тэхніцы бяспекі і
ахове працы І. Ф. Сцянеў, на-
меснік старшыні мясцкома,
старшыня вытворча-масавай ка-
місіі прафесар А. С. Калугін,
старшыня інжынер АГЧ В. І.
Конухаў, старшыня камітэта
ДТСААФ П. У. Жукаў, стар-
шыня прафкома А. У. Богуш,
намеснік старшыні мясцкома,
старшыня вышэй-быватой ка-
місіі І. М. Палій, сакратар
парткома У. В. Казлоў.

Прафсаюзная канферэнцыя
прызнала работу мясцкома зда-
вальняючай і прыняла разгор-
нутую пастанову.

Выбраны новы састаў мясц-
кома і рэвізійнай камісіі.

У работе канферэнцыі пры-
няла ўдзел старшыня аблкома
прафсаюза работнікаў асветы,
вышэйшай школы і навуковых
устаноў В. Ф. Марозава.

НА АРГАНІЗАЦЫЙНЫМ ПАСЯДЖЭННІ

На арганізацыйным пася-
джэнні мясцовага камітэта стар-
шыні мясцкома зноў выбраны
дацэнт Ф. Ф. Ганчэль, яго на-
меснікам — прафесар А. С.
Калугін і І. М. Палій, сакратар-
ром — М. У. Еліхава, казначэ-
ем — Л. А. Дзяменецьева.

На арганізацыйным пася-
джэнні рэвізійнай камісіі яе
старшынёй выбраны І. К. Ке-
кіш.

Аб работе народных кантралёраў

Днём на агульным сходзе
супрацоўнікай універсітэта
падведзены вішні работы на-
родных кантралёраў. Са спра-
ваудачай аб іх дзейнасці вы-
ступілі старшыня галаўной групы
народнага кантролю ГДУ прафесар Г. П. Мялехін.

Матэрыйял абл справаудачы і
выбарах галаўной групы на-
роднага кантролю будзе надру-
каваны ў нашай газете.



На здымку: у прэзідыуме прафсаюзной канферэнцыі.

НОВЫ САСТАУ МЯСЦКОМА

Афонін Анатоль Аляксандравіч — старшыня выкладчык ка-
федры тэарэтычнай фізікі.

Ганчэль Фелікс Феліксавіч — дацэнт, загадчык кафедры
грамадзянскай абароны.

Гусева Маргарыта Васільеўна — выкладчык кафедры ўсе-
гуральнай гісторыі.

Джылоеў Уладзімір Ільіч — старшыня выкладчык факультэ-
та фізывыхавання.

Дзяменецьева Ляля Аляксандраўна — інспектар аддзела
кадраў.

Еліхава Маргарыта Уладзіміраўна — сакратар НДСа.

Калмыкоў Уладзімір Мікалайевіч — дэцэнт кафедры фі-
ласофіі.

Калугін Аляксей Савельевіч — прафесар, загадчык кафедры
фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны.

Кустава Лілія Констанцінаўна — бібліятэкар.

Манько Жанна Васільеўна — загадчыца кабінетам гісторыі.

Майдзіенка Трына Мікалайевна — старшыня выкладчык ка-
федры замежных моў.

Наронская Алена Констанцінаўна — выкладчык кафедры
рускай літаратуры.

Палій Іван Мікалайевіч — старшыня выкладчык кафедры
механікі.

Перхунова Нэля Іванаўна — выкладчык кафедры хіміі.

Сапегін Леанід Міхайлавіч — в. а. дацэнт кафедры ба-
танікі.

Хадакоўскі Юрый Фёдаравіч — дацэнт, дэкан геалагічна-
га факультэта.

Шыршоў Міхail Міхайлавіч — загадчык лабараторыі
інжынернай геологіі.

ПЕРШАЯ ПРАФСАЮЗНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ

ПА ШЛЯХУ НОВЫХ ЗДЗЯЙСНЕННЯЎ

СА СПРАВАУДАЧНАГА ДАКЛАДА СТАРШЫНІ МЯСЦКОМА
ДАЦЭНТА Ф. Ф. ГАНЧЭЛЯ

С ПРАВАУДАЧНЫ перы-
яд у жыцці прафсаюзной
арганізацыі нашага уні-
версітэта праходзіў у аблстаноў-
цы вілікага працоўнага і палі-
тычнага ўздыму, выкліканага
гістарычнымі рашэннямі ХХIV
з'езда КПСС. Гэта быў важны
этап у камуністычнім будаў-
ніцтве. Свае намаганні мы на-
кроўвалі на тое, каб пасяляхова
вырашыць задачы трэцяга, ра-
шаючага года дзвеятай піць-
годкі.

Усе члены мясцкома ў спра-
ваудачным перыядзе працавалі
актыўна і добрасумленна. Ад
імя далегату 1-ай прафсаюз-
ной канферэнцыі выношу ўм-
нікаў сардэчнае дзякуніе за іх
гуманную працу, за тое, што
яны не лічыліся з часам, заў-

сёды былі чулымі да запатра-
бованні ўсіх членуў праф-
саюза, уважлівымі прынцы-
півымі ў вырашэнні ўсіх пытан-
ій.

Пад кіраўніцтвам партыйнай
арганізацыі і вышэйшай
прафсаюзных органаў мясцком
найкроўней свае намаганні на
паслехаванне задачаў па
далейшаму ўдасканаліванию
вучэбна-метадычнай работы, па-
вышненню якасці ведаў студэн-
таў, развіццю навуковых дасле-
даванняў, выхаваннія калекты-
ву ў духу камуністычных адно-
сін да працы і савецкага пат-
рыятызму.

Пасяджэнні мясцовага камі-
тэта праходзілі рэгулярна, згода
з зацверджанага плана. На іх, акрамя блігучых пытан-

Пад сцягам марксізму-
ленізму, пад кіраўніцтвам
Камуністычнай партыі—
наперад да перамогі
камунізму!

(З Заклікаў ЦК КПСС да 56-й гадавіны Вялікага Кастрычніка)

ХЛЕБАРОБЫ ЎДЗЯЧНЫ

Студэнты нашага ўніверсітэ-
та пленёні працавалі на ўборы
ўраджаю трэцяга, рашаючага
года дзвеятай піцьгодкі. За гэ-
тую працу сельскай гаспа-
даркі ім засталіся шчыра ўдзяч-
нымі. Мы змішчалі адно з
пісмам, якое паступіла на імя
рэктара і сакратара парткома
трапаўнікі сельскай гаспа-
даркі ўніверсітэта:

«Партыйны, прафсаюзны камітэт, камітэт камсамола і
адміністрація саўгаса «Навасёлкі» Петрыкаўскага раёна
сардэчна дзякуюць Вас і дэканат механіка-матэматычнага фа-
культэта за аказаную саўгасу дапамогу на ўборы бульбы

ўраджаю 1973 года.

Усе студэнты першага курса механіка-матэматычнага фа-
культэта груп М-11 і М-15 у колысак 118 чалавек паказалі
ўзоры добрасумленных адносін да працы, прынялі актыўны
удзел у арганізаціі культурнага адпачынку насельніцтва,
арганізавалі масташкую самадзеяйсць, правілі ўзаемныя
вечары і вечары сустэрн з бытлімі воінамі і партызанамі
Вялікай Айчыннай вайны.

Заслугоўваючы асабістай ўдзячнасці выкладчыкі т. Ствар-
ун І. І., Нуждова Т. Я., Сахарнікава В. Д. за арганізацію
студэнцкіх груп для ўборкі бульбы.

Паказалі сабе добрымі арганізатарамі старасты, груп
С. В. Отнёў, С. А. Кушнірова, А. П. Новікаў, А. К. Мураш-
коў у арганізаціі калектываў груп на выкананне даведзеных
заданій.

Калектыву саўгаса задаволены
работай студэнтаў».

Гэта хвалючае пісьмо
мо падпіслі дырэктар саўгаса
А. Парагнікі, сакратар парткома
І. Ракіцкі, старшыня рабочага
камітэта І. Рог, сакратар
камітэта камсамола В. Ка-

ляда.

Аналагічных пісмаў у наш
універсітэт даслана нямала.

Студэнтам і іх выхавацелям
дзякуюць за старанную работу,
паведамляючы пра ўдарную
працу тых, хто прыміраван, уз-
нагороджан граматамі.

Рэктарат, партком, камсамольская і прафсаюзная арга-
нізацыя ганаца ўсім юнакам і дзяўчынкам, якімі не пашкад-
віліся, выканалі свой пацансі ўабязызак — аказаў вілі-
кую дапамогу працаўнікам вёскі на ўборы ѻраджаю сель-
скагаспадарчых культур і заслужылі ад іх словаў сардэчнай
удзячнасці.

У КАМІТЭЦЕ КАМСАМОЛА

На гэтым тыдні адбылося
чаргове пасяджэнне камітэта
камсамола ўніверсітэта. Аблмер-
каваны план падрыхтоўкі і
правядзення ЗО кастрычніка
3-й агульнаніверсіцэтскай
камсамольскай справаудачнай
выбарчай канферэнцыі.

На пасяджэнні заслухана
справаудачца абл работе камітэта

камсамола па арганізаціі і
кіраўніцтву навукова-даследчай
работы студэнтаў у мінуль-
навучальны годзе, абл удзеле
камсамольцаў у конкурсах,
выстаўках навукова-тэхнічных
творчасці моладзі. Па гэтаму
пытацію камітэт камсамола
пытачнасці задачы на новы наву-
чальны год.

НОВЫ САСТАУ РЭВІЗІЙНАЙ КАМІСІІ

Кішкін Іван Кірылавіч — нам. дэкана эканамічнага фа-
культэта.

Жыхарава Ларыса Фёдаравна — інспектар аддзела кадраў.

Мілеўскі Валерый Альбінавіч — загадчык майстэрняў.



а таксама загадчык сталовай
А. А. Барысенка, начальнік ву-
зіблай часткі В. В. Юферай,
загадчык вытворчай практыкі
Ю. Д. Алейнік, дэканы, загад-
чыкі кафедрамі і іншыя кірую-
чыя работнікі ўніверсітэта.

(Працяг на 2-й стар.)

ПЕРШАЯ ПРАФСАЮЗНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ

ПАШЛЯХУ НОВЫХ ЗДЗЯЙСНЕНИЯУ

(Праця.
Пачатак на 1-й стар.).

За справаудачны первяд мясцом правёў два агульныя прафсаюзныя вытворчыя сходы спрацаўнікаў універсітэта, дзе былі разгледжаны і зацверджаюць прагадненія па ахове працы і тэхніцы бяспекі на 1973 год і прыняты сацыялістычныя абавязкальствы па паспяховаму выкананню трэцяга, рашаючага года дзесятай пяцігодкі.

МІНУЛЫ справаудачны год з'явіўся годам далейшага стаўнення і развіція нашага ўніверсітэта. Неабходна адзначыць, што да нас прыяўляе прыбываючыя папаўненне, у асноўным маладыя выкладчыкі, спецыялісты па розных галінах науки. Факультеты і рэкторат начали больш і смялей запрашана на працу нашых випускнікоў, якіх выдаць закончыл ўніверсітэт і аспрантуру. У гэтай справе мясцом акказава рэкторату і Вучонаму савету адпаведную падтрымку.

Паспяховая работа па камплементы прафесарска-выкладчыцкага сastаву ў многім звяз-

зана з забеспечэннем універсітэта кватэрмі. Аднак, трэба сказаць, што жыллёвава праблéма ў нас была і застаецца крайне вострай. Завяршэнне будаўніцтва адной секцыі інтэрната па вуліцы Савецкай, якая прызначаецца для спрацаўнікаў, не вырашыць усіх тых праблем па забеспечэнню кватэрмі прафесарска-выкладчыцкага і абслугуючага персаналу. Нехоціцца ўжо ціпэр стаўць пытанне перад міністэрствам аб выдзеленні сродкаў на будаўніцтва, якія ў нас ёсць на пасяджэнні саўвета ў іншых гарахадах, у прыватнасці, у Днепрапетроўску.

Ціпэр на мясцоке ёсць заявы ад 70 сям'іяў, якія маюць патрэбу ў жыллі, і 40 заяў — на пашырэнне жыллющай. Асноўныя нашы спрацаўнікі значацца ў спісах больш дзесяці гадоў (В. Я. Верамейчык, Н. І. Папкова і інш.). За справаудачны первяд па пасяджэнні мясцом было размеркавана 12 кватэр. Яны выдзелены Катасонаву, Мацвеенку, Старуну, Афоніну, Верасовічу, Наўменку, Харламаву, Маёрову,

Берашчагіну, Інспектараўву, Пінчуку, Філіпову.

20 сём'іяў наших спрацаўнікаў прынятыя гарыканкамі безчарговага кааператыўнае будаўніцтва жылля.

Трэба сказаць, што жыллёвава прыгаворы камісія папрацаўала добра. У сваёй дзейнасці яна кіравалася планам, зацвердженкамі па пасяджэнні мясцом. Комісія паклапацілася, каб усе маючыя патрэбу спрацаўнікамі ўніверсітэта быў забяспечаны халадзільнікамі і іншай дэфіцитнай вытворчынай.

Сістэматычна ажыццяўляеца кантроль за работай сталовай і буфетаў універсітэта. Аб'ем прафсаюза ўстанавіў для нашай прафсаюзной арганізацыі план збору членскіх узносіў на 1973 год у суме 11.500 рублёў. На сёняшні дзень у прафсаюзных падраздзяленнях сабрали 8.536 рублёў, што складае 74 працэнты гадавога плана. У гэтай справе добрасумленна выконываюць свае грамадскія абавязкі прафпоргі Н. Г. Радоўчава, Л. А. Даценко, В. В. Іваніцкая, Р. Д. Мукасей, Н. Г. Курдзе-

сава, Н. І. Шурына, Н. Ф. Сірова, І. І. Пратасавіцкай, Э. Д. Элле, К. Д. Дубінскай, Л. А. Панова і іншыя.

Як выконваеца каштарыс мясцом? На культурна-масавую работу выдзелена на год 4.410 рублёў, зрасходавана 2.714, на спартыўныя мерапрыемствы прадугледжана тысяча рублёў, асвоена 737, на матэрыяльную дапамогу адпраўкасціца тысячя рублёў, выдадзена 881. На піянэрскія лагеры выдзялялася 200 рублёў, зрасходавана 209, на прыміраванне прафактыўу прадугледжвалася 175 рублёў і 170 ужо асвоена. Расходная частка каштарысу на год складае 6.785 рублёў, з якіх 4.711 рублёў на сёняшні дзень расходаваны. З асвяченнем бюджету мясцом у цэльм спраўлеца нядрэнна.

Новому сastаву мясцовага камітэта трэба паклапаціца, каб поўнасцю выкананы план збору членскіх узносіў і выкананы мэтанапраўленіем расходную частку бюджета.

(Заканчэнне на 3-й стар.).

КЛОПАТЫ
АБ АХОВЕ ПРАЦЫ

(З выступления інжынера па тэхніцы бяспекі і ахове працы
І. Ф. СЯЦЯЕВА)

Па пытаннях аховы працы работа адміністрацыі ўніверсітэта, мясцом і прадычных прафсаюзных арганізацый падавалася ў адпаведніцтве з «Палажэннем аб арганізаціі работы па ахове працы ўнутры» і была напіравана на ўхіленне шкодных і стварэнне нармальных умоў для працоўнай дзейнасці спрацаўнікаў, вучобы і быту студэнтаў.

На стану на 15 кастрычніка на ўсіх гэтым мэтым зрасходавана 24 тысячы рублёў, што складае 70 працэнтаў ад заплаўненай сумы. У паруўнанні ж з мінулым годам на тэхніку бяспекі і ахову працы ўжо за 9,5 месіцаў страчана на дзесяць тысяць рублёў больш.

Ва ўніверсітэце праведзена значная прафілактычная работа па памярандзюні траўтаму і захворванні. У выніку за час работы студэнтаў у будаўнічых атрадах і ўборкі ўраджайне не здарылася ніводнай вытворчынай траўмы.

тэхнічнай, санітарнай і спрацаўлажарнай інспекцый.

Усё гэта разам узятае характеристызуе работу адміністрацыі ўніверсітэта, мясцом і прафсаюзных падраздзяленняў як стаўночую, што адзначала ся на V пленуме БРК і на пасяджэнні абкома прафсаюза работнікаў асветы, вышайшай школы і наўковых устаноў.

НАША АГУЛЬНАЯ ЗАДАЧА

(З выступления старшыні прафкома А. У. БОГУША)

годдзе з дня выездання Гомеля ад нямешка-фахішчых захопнікаў. У падрыхтоўцы і правядзенні гэтага юбілея мы таксама павінны прынесьці амктыўны ўдзел.

Прафком шмат клапоўкі і амктыўны ўдзел падрыхтоўцы па іншых падраздзяленнях, якія амктыўны ўдзел.

Лічыць, што, працоўчы ў ўсіх падраздзяленнях з мясцом, тэхнічнай і адміністрацыйнай задачамі, якія стаяць ціпера перад прафсаюзной арганізацыяй, будуть выкананы з гонарам.

ПАУНЕИ ВЫКАРЫСТОУВАЦЬ МАГЧЫМАСЦІ

(З выступления прафесара А. С. КАЛУГІНА)

Сёлета ўпершыню была арганізавана выстаўка наўкукова-тэхнічнай творчысці студэнтаў ўніверсітэта. Аўтары лепшых работ былі прэміраваны і адзначаны граматамі. Ціпер рыхтуючы экспанаты для рэспубліканскай выстаўкі, якая адкрылася ў Мінску ў канцы кастрычніка.

Галоўнай задачай, якая стаяла і стаіць перад прафсаюзной арганізацыяй ўніверсітэта, з'яўляецца аказанне дапамогі ў справе падрыхтоўкі высоквалифікованых кадраў. Яй і ў мінульым наўчальным годзе, прафком наўкі ўпершыню заручыўся амктыўнай работой. Самую сур'ёзную ўагу мы звязаўмі і на ідэнтычнае выхаванне юнаку і дзяўчынкі. У гэтым сэнсе важнае значэнне надаецца задачы Ленінскага заліку, прызначанага 50-годдю прызвешанія камсамолу імя У. І. Леніна.

У наступным месяцы наш горад адзначыць знамінную дату — 30-е

работ. Многія з іх атрымалі катэгорыі, адзначаны граматамі і дыпломамі.

Вытворчая камісія маля змаліўшася пытаннямі стану наўкувага аbstылівітана на кафедрах. На наш погляд, за ўніверсітэцкі дзень не зусім правильна вядзенне размеркаванне грашовых сродкаў на наўкувое аbstылівітана. Іншы раз атрымоўваецца таго, каб сярод студэнтаў часцей працоўдзіліся разнастайныя культурна-масавыя меўрапрыемствы.

На асноўных кафедрах ёсць прыбройныя і апаратныя, якія не выкарыстоўваюць саюз і іх нельга нікому пе-радаць ці прадаць. Так, на кафедры фізіялогіі спорту і спартыўнай медыцыны ў 1969 годзе была набыта мікрапынт-рыфуга коштам 2.156 рублёў, а ў 1970 — прыбор для электрафарэза коштам 759 рублёў. Як загадчык кафедры неаднозначна звязаўся з ім дзяржтарта АГЧ і да прадстаўніка міністэрства, а апаратура па-ранейшаму стаяць. З такай з'явай нікому павінен звеставаць мясцом змірніца нельга.

Грашовыя сродкі варта размяркоўваць па кафедрах адпаведна заслухоўваць загадчыкаў кафедр, шырэй цікавіцца, якія амктыўны ўагу. Прафсаюз павінен больш поўна карыстацца дадзенымі яму правамі.

Быўшэйчына, праблема з жыллёвым даволі складная. Але трэба для яе выправіць усе магчымасці, каб не толькі забяспечваць кватэрамі усіх маючых у патрэбу, а і адзначаваць амктыўнай датай.

Новому сastаву мясцовага камітэта пажадаць яшчэ больш плённай працы.

прафесарска-выкладчыцкі і вучэбна-дапаможны састаў. Нельга міріцца з тым, што ў нас яшчэ вялікая цікавіцца аблітуўваючага

работнікаў аблітуўваючага

персаналу. Мясцом ціпера павінен глыбей унікаць за ўсімі працоўнай дзейнасці і жыцця члену прафсаюза. На пасяджэннях мэтаэздына заслухоўваць загадчыкаў кафедр, шырэй цікавіцца, якія амктыўны факультэт. Прафсаюз павінен больш поўна карыстацца дадзенымі яму правамі.

Быўшэйчына, праблема з жыллёвым даволі складная. Але трэба для яе выправіць усе магчымасці, каб не толькі забяспечваць кватэрамі усіх маючых у патрэбу, а і адзначаваць амктыўнай датай.

Новому сastаву мясцовага камітэта пажадаць яшчэ больш плённай працы.

НА ЛЕПШЫХ ТРАДЫЦЫЯХ

(З выступления старшыні прафкома У. В. КАЗЛОВА)

Станоўчая работа мясцовага камітэта асабліва была відавочнай у арганізаціі сацыялістычнага спаборніцтва. Перш за ўсімі, хочацца адзначыць тое, што сваёй дзейнасцім мясцом наўкі наўчаныя падаўваюць галосынсць. Ужо загадчы можна было да-ведаць, якія пытанні выносяцца на разгляд наўчага пасяджэння. Аб гэтым пададзілі пры-гожка аформленыя абявы.

Але трэба выказаць і шэраг пажаданняў.

На пасяджэннях мэтаэздына заслухоўваць загадчыкаў кафедр, шырэй цікавіцца, якія амктыўны факультэт. Прафсаюз павінен больш поўна карыстацца дадзенымі яму правамі.

Сёлета паспяхова прайшоў месячнік абаронна-масавай работы, які прызначаўся 55-м гадавіне Савецкай Арміі.

Ва ўсіх мераўпрыемствах на вясіна-партыі і Савецкай аўрада аб умацаванні абароны нашай краіны шырока прапагандуја ўходзіць палітічна-фармацичны, гутарак, сустрак з ветэрнамі Вялікай Айчынай вайны.

Сёлета паспяхова прайшоў месячнік абаронна-масавай работы, які прызначаўся 55-м гадавіне Савецкай Арміі.

На пасяджэнні састаўу мясцовага камітэта прафсаюза пададзілі працоўнай рабоце. Аднак поўнасцю выкананы план выдзеленія на пасяджэнні састаўу мясцовага камітэта прафсаюза пададзілі працоўнай рабоце.

Члены прафсаюза арганізаціі аказаваць камітэту ДТСААФ істотную дапамогу. За год мясцом выдзелілі на абаронна-масавую работу 250 рублёў.

Члены прафсаюза арганізаціі аказаваць камітэту ДТСААФ істотную дапамогу. За год мясцом выдзелілі на абаронна-масавую рабоце 250 рублёў.

За апошні год значна ўмацавалася наша матэрыяльна-тэхнічна база. Мы завялічылі другое месец з рострубіканскім абліду-конкурсам па абаронна-масавай рабоце. Аднак поспехамі не павінны завялічыць агародніцца. Супрацоўнікі ўніверсітэта яшчэ маюць здзяйсніць амктыўнай даты.

За апошні год значна ўмацавалася наша матэрыяльна-тэхнічна база. Мы завялічылі другое месец з рострубіканскім абліду-конкурсам па абаронна-масавай рабоце. Аднак поспехамі не павінны завялічыць агародніцца. Супрацоўнікі ўніверсітэта яшчэ маюць здзяйсніць амктыўнай даты.

ПЕРШАЯ ПРАФСАЮЗНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ

ПА ШЛЯХУ НОВЫХ ЗДЗЯЙСНЕННЯЎ

(Заканчэнне.
(Пачатак на 1-й стар.).

На працягу года на пасяцкіх масцюкома сістэматачыкамі жамяркоўваліся вытворчыя пытанні. Як вілікі, у асноўным выканані план работы вытворчай камісіі, што садзейнічала паліпшэнню арганізацыі вучэбна-выхаваўчай і наукоў-даследчай работы. Науковоў-выхаваўчай ініцыятыве ўключыло распрацоўку важных у наукоў-даследчых для народнай гаспадаркі проблем. Актыўізировалася наукоў-даследчая работа па бюджетнай тэматыцы на многіх кафедрах універсітэта. Значна ўзрос аўтаматизація гаспадаркі.

На выкананіе гаспадаркаварных работ актыўна ўключыліся кафедры палітэканікі, гідрагеологіі, фізіялогіі чалавека і жывёлін, механікі, фізікі цвёрдага цела і іншыя. У бліжэй-

шы час нам трэба раз'язаваць колъксація кафедр і іх гаспадаркаварных даследаванняў, камплектацыю ў разгортаўніні гаспадаркаварных даследаванняў.

Палепшылася падрыхтоўка педагогічных кадраў. Сёлета падрыхтавана да абароны доктарскай дысертацыі Д. В. Нікалайевіч, абаронена шэсць кандыдатскіх дысертацый. Нас радзе выданне першага выпуска прац супрацоўнікаў універсітэта. Гэта сур'ёзная залука насталася.

Удасканальваеща арганізацыя савета СНТ, які ўзначальвае дацэнт А. І. Кіеня. Чапер наукоў-даследчай работай ахоплена калі даўших тысяч студэнтаў. Павялічваецца 1 колъксація студэнцічных работ, якія адпраўляюцца на розныя конкурсы.

Якасць вучэбной работы вызначае ўзроўнем паспяховасці. Па гэтаму паказчыку наш універсітэт займае адно з першых месц сярод вну рэспублікі. За зімовую сесію працэнт абласці паспаховасці складаў 93,7, а за летнюю — 94,7.

Высокая паспеховасць сту-

дэнтаў не павінна нас супаліць. Трэба сістэматычна ўдасканальваць педагогічныя практыцы, шырэй укараніць тэхнічныя сродкі ў науччані.

МЯСЦОМ, аналізующы ініцыятыву культурна-масавай і спартыўна-масавай камісіі. Істотная дапамога аказвалася ў піарыўнай арганізацыі таварыства «Веды», якое агбядноўвае 218 чалавек. За год імі працьцяна 1539 лекцый і дакладаў.

На працягу года працаўаў лекторый «Майстры выяўленчага мастацтва», які вялі супрацоўнік Ленінградскага рускага музея. Арганізоўваліся сустэрэзы з артыстамі, пастамі, вучонымі, праводзіліся культурнікі ў тэатр. Практычна ўсе жадаючыя мелі магчымасць прыняць удзел у эксперытызі ў Ленінград і Кіеў.

Мясцом заўсёды імкнуўся падтрымліваць ініцыятыву тых культурнікаў, якія выступалі арганізаторамі адпачынку члену прафгруп. Хочаца адзна-

чыць ініцыятыву культурнага гісторыка-філалагічнага факультэта Р. Б. Каган. На факультэце з карысцю правілі падраздзяленія Чонкі. А прафор геалагічнага факультэта А. Ф. Акуліч арганізоўваў культаход па цырку і шэраг іншых мерапрыемстваў.

Трэба адзначыць, што мясцом з самага пачатку сваёй дзеяльнасці імкнуўся працаўаў у цесным кантакце з прафбюро падраздзяленія, падтрымліваў іх ініцыятыву ў работе. Аднак не ўсе прафгрупы вызначаліся актыўнасцю. Асобныя з іх зачастую паслёнчычали.

Мы ўпэўнены, што ва ўмоўах універсітэта ўзвесьненіе культуры — і спартыўна-масавай работы павінен быць значна вышэйшым. Да гэтага траба толькі імкнучы.

За справаўдачным перыяд размеркавана 21 пущёўка ў піянерскія лагеры, 14 — у санаторыі, 43 — у дамы адпачынку. На адну пущёўку іншы раз было па дзве і больш заяв. Натуральная, узімку вострыя сітуацыі. Таму рапшэнне аб вы-

дачы пущёўак трэба ў наступным узвязаць з думкай піарычнай прафсаюзнай арганізацыі, падраздзяленія.

На працягу ўсёй работы мясцом меў вялікую практычную дапамогу з боку парткімітту юніверсітэта, аўкома прафсаюза работнікаў асветы, вышэйшай школы і наукоў-даследчых установ. Мы дзесяць ўзвязаў сваю работу таксама з камітэтам камісамола і прафкомам. Усё гэта шло на агульную ка-

рысы. Таварышы! Еслі усе падставы лічыць, што прафсаюзная арганізацыя ўніверсітэта падтрыміць падраздзяленіем арганізацыі будзе і ў далейшым з гонарам выконваць свой абавязак па ўдасканальненню вучэбна-метадычнай работы, павышэнню якасці ведаў студэнтаў, развіццю наукоў-даследчых ініцыятыў, пашырэнню калектыву ў духу камуністычных адносін да працы, савецкага патрыятызму, за датэрміновае выкананне сацыялістычных абавязкаў.

Задзялана пущёўка падраздзяленія на піянерскія лагеры, 14 — у санаторыі, 43 — у дамы адпачынку. На адну пущёўку іншы раз было па дзве і больш заяв. Натуральная, узімку вострыя сітуацыі. Таму рапшэнне аб вы-

Савецкія прафсаюзы! Паляпшайце арганізацыю і павышайце дзейснасць сацыялістычнага спаборніцтва! Шырэй уцягвайце працоўных у кіраванне вытворчасцю!

Няхай жывуць савецкія прафсаюзы — школа камунізму!

(З Заклікаў ЦК КПСС да 56-й гадавіны Вялікага Кастрычніка).

3 ПАСТАНОВЫ ПРАФСАЮЗНАЙ КАНФЕРЕНЦЫИ

Першая прафсаюзная канферэнцыя адзначае, што за справаўдачны перыяд мясцомі камітэтамі многіе зроблены ў справе выканання рашэнняў XXIV з'езда КПСС, па далейшаму ўдасканальненню вучэбна-метадычнай і наукоў-даследчай работы, вучэбнага працэсу, якансага павышэння ведаў студэнтаў, па выхаванні калектыву ў духу камуністычных адносін да працы, савецкага патрыятызму, за датэрміновае выкананне сацыялістычных абавязкаў, а таксама за паспаховасць, выкананне рашэнняў іншых арганізацій.

Мясцом актыўна ўдзельнічаў у працэсе стаўленія ўніверсітэта, камілкаванія прафесарска-выкладчыцкага і вучэбна-дапаможнічага саставу, у асноўшчыні лабараторый і кабінетаў неабходнымім абліччынам, у вышэйшым жыллёвай праблеме, у паліпшэнні ўмоў працы, быту, аздараўленні і культурнага адпачынку члену прафсаюза і іх сем'яў, у далечніні супрацоўніку ўніверсітэта за ўснароднае сацыялістычнае спаборніцтва за паспаховасць, выкананне рашэнняў партыі і юрады, Пастановы ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб далейшым ўдасканальненні вышэйшай адукацыі ў краіне».

Значна ўзрас масцюком узляйші ўладанні выхаваўчай работе сярод прафесарска-выкладчыцкага, вучэбна-дапаможнічага і абліччыннага саставу і студэнтаў. Супрацоўнікі ўніверсітэта былі праведзены вялікай прафганцыскай работай сярод працоўных горадаў і вобласці па многіх актуальных пытаннях тэорыі і практыкі камуністычнага выхавання.

Працягае ўдасканальвацца методыка выкладання, укараняючы тэхнічныя сродкі ў педагогічнай працэсе (кіно, дыяфільмы, дыяпазіты і г. д.).

Актыўізировалася выхаваўчая работа сярод студэнтаў. Больш ста выкладчыкі працаўалі куратарамі студэнцічных груп.

Канферэнцыя адзначае, што мясцом у сваёй пасядзенній работе абліччыцца на прафсаюзы актыў, шырокі выхаварыўшы

галоснасць абліччыннага пытання ў шматтыражнай газете «Гомельскі ўніверсітэт».

Значна ўзрас масцюком узляйші ўладанні выхавання, вывуччанню курса грамадзянскай абароны і падрыхтоўкі да здатнікі на значок новага комплекса ГПА.

Канферэнцыя асабліва адзначае пленнуюю работу мясцомі па распрацоўцы сацыялістычнага абавязацельстваў супрацоўніку ўніверсітэта, па мабілізацыі члену прафсаюза на выкананне гэтых абавязацельстваў.

Разам з тым прафсаюзная арганізацыя ўніверсітэта адзначае, што ў работе мясцомі камітетаў былі ўпушчаны. У прыватнасці, недастатковая ўдзяліванія ўзрасаў піянерскіх павышэнняў кваліфікацыі наукоў-дапаможнічых кадраў, паліпшэнню культурна-масавай і спартыўна-масавай работы. Усё гэта адбілася на якасць вучэбна-выхаваўчага працэсу і падрыхтоўкы спецыялістаў для народнай гаспадаркі.

Канферэнцыя лічыць работу мясцомага камітэта ўніверсітэта здавальняючай.

Новому саставу мясцомі працягіваць работу, накіраваную на далейшае ўдасканальненне вучэбнага працэсу, шырэй укараняць тэхнічныя сродкі ў педагогічнай працэсе, дамагацца павышэння эфектыўнасці наукоў-даследчай работы, укараненія НАР у вучэбны працэс.

Галоўнай задачай зноў выбранага мясцомі камітэта лічыць выкананне Пастановы ЦК КПСС «Аб далейшым паліпшэнні сацыялістычнага спаборніцтва і Пастановы ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР «Аб далейшым ўдасканальненні вышэйшай адукацыі ў краіне».

Мясцому неабходна палепшыць работу прафбюро і прафгруп. Важнейшай яго задачай трэба лічыць далейшае ўдасканальненне палітыка-выхаваўчай работы члену прафсаюза, поўнае ахапленне супрацоўніку ўніверсітэта чубой, у вячорнім універсітэце марксізму-ленинізму, тэарэтычных семінарах і іншымі формамі палітычнай вучобы.

Трэба ўдасканальваць работу культурна-масавай сектара па арганізацыі экспкурсій, турызмах паходаў і іншых відаў адпраўцы члену прафсаюза і іх сем'яў.

Дабіца таго, каб усе дапушчаныя супрацоўнікі здадці нормы на значок новага комплекса ГПА.

Канферэнцыя ўступіла ў хадатайства пе-рад вышэйшай стачкі прафсаюзнымі органа-мі аб выдзяленні мясцомі ўніверсітэта штатнай адзінкі — намесніка старшыні мясцомага камітэта.

Этты здымак зроблены фота-карэспандэнтам нашай газеты практику. З вялікім стараннем А. Рудчанкам у 6 «В» класе рыхталася яна да самастойнага ўніверсітэта. І вельмі прыемна бачыць, з якой цікаўнасцю і гісторыка-філалагічнага факуль-тета нашага ўніверсітэта Галіна

Раманава, якая праходзіць тут паслядоваць піянерскія лагеры, 14 — у санаторыі, 43 — у дамы адпачынку. На адну пущёўку іншы раз было па дзве і больш заяв. Натуральная, узімку вострыя сітуацыі. Таму рапшэнне аб вы-

ФОТАІНФАРМАЦЫЯ



• НАВІНЫ • ПАДЗЕІ • ФАКТЫ •

ПАПАУНЯНЦЕ РАДЫ СНТ

На гісторыка-філалагічным факультэце пленна працуе студэнтка наукоў-даследчыя таварыства. Удзел у яго работе дала-магае будучым педагогам глыбей асвоіць вучэбныя дысцып-ліны, авалодзіц наукоўкамі наукоў-даследчыя таварыства. Гісторычна, лінгвістычна і літаратуразнаўчая секцыі ў новым наукоўчыні годзе зноў аднавілі сваю работу і чакаюць пад-лічненія з ліку першакурснікаў і ўсіх тых, каго вабіць на-вучаць.

ВЫСТУПІЛІ ЛЕНІНГРАДСКІЯ АРТЫСТЫ

На гастролях у Гомелі знаходзіцца самы малады балетны тэатр краіны, які любоўна называюць «Ленінградскай балетнай Таганкай». 16 кастрычніка ў актавай зале адбылася сустэрэча студэнтаў ГДУ з артыстамі трупі. З вялікай ціка-васцю аматары балету паглядзілі харэаграфічныя мініацю-ры «Сляпая», «Супрэчча», «Кумушкі», «Заханыя» і іншыя.

ДА ТЫДНЯ КНІГІ

Учора члены літаратурнага аўдяднання «Крынічка» і аматары літаратуры сустэрэліся з беларускімі пісьменнікамі і піэтамі. Л. Гаўрылін, І. Сиркоў, А. Чысяцкі раска-зали шмат цікавага пра сябе, свае планы на будучас-це, чытали ўласныя творы. Гэта сустэрэча нашых студэнтаў з лі-таратарарамі прысвячалася тыдню юніті, які зараз праводзіцца на Гомельшчыне.

АРТЫКУЛ рэктора Днепрапілтруса га металургічнага інстытута Г. Ефіменкі, апублікаўаны ў кансы мінулага месяца ў «Правдзе» і вынесены на абмеркаванне на стапонках «Гомельскага ўніверсітета», выклікаў у мене перш за ўсі пачуць задавальненія работай рэдакцыі нашай шматтыражкі, як паспеховым і надзвычай пахальным імкненнем быць на пярэднім рубяжы тых задач, якія стаяць перад савецкай вышэйшай школай і хвалюючы як выкладчыкі і студэнтаў вну, так і широкія колы нашага грамадства. Абмеркаванне гэтага артыкула супрацоўнікамі розных кафедр і факультэтаў ГДУ абавязковая будзе садзейнічаць і абмену творчымі волытвамі, і актыўнаціі нашых пошукаў на напрамку палепшэння вучебнага працэсу, у прыватнасці, «добраўпрадавання» рэгіму работы студэнта.

Няма анынага сумнення ў тым, што рэгулярная, рэгімічная работа студэнта на працягу ўсяго семестра —

ЧАС ПАТРАБУЕ

этага патрабаванне нашага часу, веку бурнага прагрэса, «масіраванага патоку біфармациі». І справа тут, як мне здаецца, не толькі ў тым, каб, перададзелішы кансерваторызм і рудину ў некаторых методах і прыёмах работы вышэйшай школы, дабіцца больш трывалых і горнутубных ведаў студэнтаў — справа і ў тым, каб разам з любою да працы выхаваць у нашых заўтрашніх дыпламаваных спецыялістах навукова абгрунтаваную методыку працы, запрограмаваць у іх свядомасці настойлівую разгларынасці і нецярпільласці да штурмавішчын ў падыходзе да любой працы. Між іншым, І. М. Ульянай, вядомы рускі педагог, бацька У. І. Леніна, вельмі непакоіўся, бачачы, што яго дзеци надзвычай здолныя і ўсе навукі ў гімназіі засвойяць, як гаворыцца, на ляту. Ілья Мікалаевіч на ўласным

педагагічным вопыце пераканаўся, што лёгкасць засвоення науک зусім не са дзеінічнае выхаванню ў чалавека пракцічнасці, паводле да работы. І бацька рабіў усё дзеялі таго, каб з маленства выхаваць у сваіх дзяцей практалібства, свядомую рэгулярынасці і настойлівасць у работе — галоўным у жыцці.

На гісторыка-фалалагічным факультэце нашага ўніверсітета шмат чаго робіцца ў напрамку арганізацыі рытмічнай работы студэнтаў на працягу ўсяго семестра. Яшчэ з часу педыністыту ў нас існуе добрыя традыцыі, начатае якім паклаў дзяцэнт Д. А. Лявончанка, наш колішні дзякан. У прыватнасці, па ўсіх асноўных дысцыплінах мы праводзім калёквіумы з абавязковым атэстацыйным жыжнага студэнта. Шматгадовы волытв прыядзенія тады калёквіуму паказаў іх

вялікую эфектыўнасць: дысцыпліненца работай студэнта, выкладчык мае магчымасці сачыць за працягіненіе курса кожным студэнтам, рабіць адпаведныя карэктывы ці націскі ў чытанні предмета своечасова, задоўга да экзамена. Тым самым мы лепш пазнаем студэнтаў, их прыхільнасці і запатрабаванні, што адкрывае прастору супрацоўніцтва выкладчыку і студэнтаў, да індывідуальнай работы выкладчыка і з адстаючымі, і з сяроднімі, і са студэнтамі-выдатнікамі.

Што датычыць нашай кафедры рускай літаратуры, то спецыялістка выкладаемых курсаў прымушае нас шукати і іншыя методы кантролю за самастойнай работай студэнта на працягу семестра. Тут і правядзенне дыспутаў і канферэнцый па іншых літаратурных творах, і праверка бібліятэчных картак-фармуляраў, і гутаркі са студэнтамі аб навінках мастацкай літаратуры і літаратурна-разнаўствава, і тыя ж калёквіумы,

**М. РОДЧАНКА,
в. а. загадчыка кафедры
рускай літаратуры.**

ДЛЯ АМАТАРАУ АЛЬПІНІЗМУ

КЛІЧУЦЬ ГОРЫ

Шмат напісаны і сказана пра альпінізм.

Што гэта за спорт? Для чаго чалавек карабкаецца на сцяну? Для чаго імкненія на вяршыну? Навошта падвяргаць сябе іншы раз смяротнай небяспечы?

Можна прачытаць шмат книг. Толькі цяжка знайсці на гэтых пытаннях адказ. Ды нікто не можа сказаць, у чым камірктын сэнс альпінізму. Колькі ёсьць альпініст, столькі будзе і адказаў на пастаўленыя пытанні. Блізка ж пазнаёміца з гэтымі відам спорту дамамогучы книгі Аляксандра Кузняцова «Горы і людзі», «Унізе Сванея» альпіністкі штогодовік «Побеждённе вершын» і іншыя.

Год таму назад сектыя альпінізму была створана і ў нашым універсітэце. Так-

сама выбралі бюро, якое кіруе спартыўнай работай. Пачалі паставяць праводзіць трэніроўкі па агульнафізичнай і спедылынай падрыхтоўцы. Выбываючыя спосабы падстрахоўкі, візітны вузлоў, тэхніка перамяшчэння па скалах і г. д. Пачынаючыя альпіністы летам выязджаютэ у лагеры на Каўказ. Там пад кіраўніцтвам волытвінных інструктараў за свойсць курса курс тэрэтычнай падрыхтоўкі, альпіністы падымоўца на вяршыні гор.

Яркае горнае сонца, аспіліяльна белы снег, чысціна быстрых рэк, а таксама многога іншага задоўга западаючага у душу, прымушаючага зноў і зноў віртапацца ў не-паўторных па прыгажосці і экзотыцы мясціны. Хто хоць

раз бачыў цвіценне альпійскіх лугоў, слухаў песні ля паходных кастроў, той ніколі не зможа забыцца пра гэтыя дні, праведзенія з сябрамі. Абавязковая прыездэ зноў і зноў.

Работай нашай сектыі кіруе майстэрства спорту міжнароднага класа па альпінізму ўрач першай Савецкай бальніцы г. Гомеля Г. Г. Швароў. Дзяякуючыя яму і іншым энтузіястамі, гэты від спорту ў нашым горадзе пачаў развівацца вельмі хутка, ужо юключаны ў круглагадовую спартакіаду вобласці.

Десяткі перавалаў, сотні кіламетраў пройдзена па цікавых маршрутах выпускнікам нашага ўніверсітета, а цяпер дырэкторам школы

турысцкага майстэрства А. Атрашкевічам, студэнтамі ГДУ Л. Власавай, М. Вярнююк, Н. Юранчыка. Актыўнымі членамі сектыі з'яўлюючыся Ю. Шпектара і С. Паўленка. Адначасовы са сваімі заняткамі яны кіруюць работай турысцкай сектыі пры дзіцячай турысцкай станицы.

Наши альпіністы ўжо ўдзельнічалі ў спаборніцтвах па складжанню і паказалі добрыя вынікі, выканалі спартыўныя разрады.

У наступным годзе колкасць тых, хто пабудзе ў альпіністскіх лагерах, павялічыцца ўдвая. Тому ўсіх жадаючых займамца гэтым выдатным і мужкім відам спорту мы запрашаем да сябе ў сектыю. Нас чакаюць, дарыць сябры, цікавыя маршруты, прыгожыя горныя вяршыні, незабытныя сустэрні.

**В. ЦЫБУЛЬСКИ,
Т. ЦІЦЕНОК,
члены сектыі па
альпінізму.**

На здымках: 1. Атрад значытсція па заліковым усіходжанні на вяршыну Даляш (3535 м, раён цэнтральнага Каўказа). 2. Спар-

тыўны спуск.

Фота А. Атрашкевіча,
А. Карніенкі.

НАШ МЕДЫЦЫНСКІ ЛЕКТОРЫЙ

ХАРЧАВАННЕ І ЗДАРОЎЕ

ГУТАРКА ТРЭЦЯ

Тлушчу ў арганізме чалавека выконвае ролю не толькі энергетычнага разрэзу, але і структурных часцін усіх тканак. Прывята лічыць, што чалавек павінен з'ядзецца за суткі 80—100 г. тлушчу. Аднак не треба забываць, што ў чыстым выглядзе нам яго патрэбна значна менш. Напрыклад, у ста грам сасісак утрымліваецца 17 г тлушчу, сыту — 30, сметаны — 25, малака — 3.

Тлушчу адрозніваюць па сваімі прыроднымі якасцямі. Аслабіла кантоўным з'яўлению расліннае масла. Для дарослага чалавека штодзённа норма яго спажывання 20—30 г.

Асноўная крэйніца энергіі — вугліводы. На працягу дня чалавек спажывае іх значна больш, чым іншыя харчовыя рэчывы. У той жа час іх разрывы ў арганізме парынаўчча малыя. Па разліку вучоных, дарослому чалавеку ў суткі партэнба 400—500 г вуглівода. За іх кошт для здаровых людзей нават дапускаецца рагы ў паніжанай каларыні. Але гэты акаличніцаў чамусыці не ўлічваюць яго, хто туроуецца аб захаванні ўласнай вагі.

Асноўную колькасць вуглівода мы атрымоўваем у выглядзе крухмалу, які ўтрымліваецца ў вялікай колькасці ў прадуктах, якіх вялікія масла. Для дарослага чалавека штодзённа норма яго спажывання 20—30 г.

Для чалавека жыццёва неабходныя кальцыю, фосфор, магній, жалеза і іншыя элементы. Імі больш за ўсё багаты садавіна і гародніна.

Незаманімымі рэчывамі з'яўляюць вітаміны. Яны актыўна ўздзейнічаюць на абмен рэчывы ў арганізме. Аднак захапляюць імі нельга. Бескантрольнае ўжыванне вітамінаў для здароўя ўжо не падзежна прыводзіць да сахарнага дыябету.

Для чалавека жыццёва неабходныя кальцыю, фосфор, магній, жалеза і іншыя элементы. Імі больш за ўсё багаты садавіна і гародніна.

Нормальная вага чынам, саставу дарослага чалавека наўмыснае бялякоў, тлушчу і вугліводаў як 1:1:4. Пры лішній ваге патрэбна менш ужываць вугліводаў.

Такім чынам, саставу дарослага чалавека наўмыснае бялякоў, тлушчу і вугліводаў як 1:1:4. Пры лішній ваге патрэбна менш ужываць вугліводаў.

Нормальная вага чынам, саставу дарослага чалавека наўмыснае бялякоў, тлушчу і вугліводаў як 1:1:4. Пры лішній ваге патрэбна менш ужываць вугліводаў.

Рациональнае харчаванне прадугледжуе строгае захаванне ўжывання стравы. Найбольш дабраворысава харчаванне: снеданіе — 25—30 процэнтаў, палуднік — 10—15, абед — 35—40 і вічара — 15—20 процэнтаў дзённага каларыту.

В. ДЗЯДЗІЧКІН,
кандыдат медыцынскіх відук.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Заказ 5882.

на спраўах выдавецтва.

ЗАПРАШАЕ
«ІВУШКА»

АЗ 34060 «Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ, профкома і месткома Гомельскага государственного ўніверситета (на беларускім языку). Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР паліграфіі і кніжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ём — 1 друк. аркуш. Фармат — 420×300 мм. Тыраж 2000 экз.

Дружына па ахове прыроды. Рэдакцыйны газеты «Знамя юности».

Камітэт камсамола.

Дружына па ахове прыроды.

Рэдакцыйны газеты «Знамя юности».